

## У абарону Буланага

Буланы, судзячы па водгуках усіх ведаочных яго, - конь зусім благанадзейны, спакойны й ня брыкаеша.

Ня раз ён вазіў па раёну прадстаўнікоў раённае ўлады, уключаочы й самога старшыню, і ніхто на яго ніколі нават і пальцам не паківаў. У дыскусію ён ня ўступаў і ў тых цяжкія хвіліны, калі члены замельнай камісіі адзін перад адным ганялі яго па ўсім раёне. А ў апазыцыі ня быў нават і тады, калі на яго карак накладаў сядло рыкаўскі стрэлачнік.

Праўда, за ім заўважалася некаторая рэзвасць, калі ён яшчэ быў маладняком. У тую залатую пару ён час-ад-часу падбрыкваў і выкідаў часам ня зусім прыстойнае каленца. Але гаспадарскае сэрца толькі радавалася ад гэтых выбрыкаў, і задаволены гаспадар для «поощрения» падсыпаў яму лішнюю жменьку аўса.

Зараз і гэтыя выбрыкі выветрыліся: Буланы падрос і выкіраваўся на сталага працаўніка...

І вось ціпер, калі, здавалася-б, толькі й працаваць спакойна, яго вінаваціць у разлажэнні, у нівытрыманасці сваёй лініі. І хто вінаваціць? Сама сіравядлівасць - народны съледчы.

Справа малюеша так. Конь Буланы й народны съледчы Каваленка ў лета ад рэвалюцыі 9-е, верасеньня месяца такогата дня пайшлі разам у вёску Вішанькі. Каваленку належала зьняць з двух сялян дапрос па вельмі важнай справе, а Буланага Рык паслаў разам з нарсыледчым. Буланы ішоў наперадзе, а Каваленка, як водзіча, сядзеў ззаду на каламажцы, трymаючыся за портфэль, туга набіты важнымі справамі.

Дарога была вясёлая. Верасеньская сонца, як-бы съпяшаючыся выпусціць хутчэй усе свае зарады, даволі

шчодра ліло съвет на голыя палі, пажоўклае лісьце й зялёна-  
бурыя сенажаці.

Глыбокае блакітнае неба й нудныя асеньнія краявіды  
настройвалі нарсыледчага на сумна-лірыйны тон. Ён  
дэкламаваў «Несжатую полоску», съпяваў «Вы жертвою пали»  
й час-ад-часу загаворваў з Буланым аб «брэнности жития».

Буланы, у алznаку сваёй згоды з нарсыледчым аб  
«брэнности» ківаў галавой, пад дэкламацыю «Несжатой  
полоски» задаволена фыркаў, а калі съледчы зацягваў «Ідете,  
усталые, цеплю гремя», махаў пару разоў хвастом і  
прыбаўляў шагу.

Так завязалася справа Каваленкі й Буланага. Што  
было далей - «сие», як кажуць расейцы, «покрыто мраком  
неизвестности». Ясна толькі адно, што Каваленка й Буланы  
ня вытрымалі лініі.

Па-першае, заехалі ня ў вёску Вішанькі, а за сем  
вёрст далей, у вёску Жукі.

Па-другое, вярнуліся яны ў раён не а сёмай гадзіне  
увечары, як гэта трэба было нарсыледчаму, а на другі дзень  
ранішою.

Па-трэцяе, ідуучы назад, яны згубілі съледчага  
портфэль, туга набіты важнымі справамі, і шапку. Прычына  
гэтых злодарэнняў дазнаныем яшчэ ня ўстаноўлена, хто  
вінаваты - ня выяўлена, але Каваленка загадзя вінаваці  
Буланага.

Я ня юрысты, ня маю нікага дачыненьня да Фэміды й  
дзеля гэтага не бяруся съп'яджаць, што няма такой  
сташыці, пад якую можна было-б падвесыці Буланага.  
Съледчаму гэта відней. Ён можа й закатае Буланага, куды  
Макар цялят не ганяў. Але я, падыходзячы да справы не як  
законьнік, а як грамадзянін, асьмелюся ўголос заяўіць:  
Буланы не вінаваты! Г вось чаму.

У тым, што зайшлі ў вёску Жукі, віна цалкам  
кладзенша на съледчага. Бо, як вышэй сказана, Буланы меў  
пунёўку толькі ў Вішанькі.

Другое, вярнуліся ня вечарам, а на другі дзень  
ранішою. Хто тут вінаваты?

Съледчы, т. Каваленка, які застанавіўся на адпачынак у Жуках, піў там і закусваў.

Буланы, як устаноўлена, і ня піў, і не закусваў.

Адзіным спрэчным пунктам можна яшчэ лічыць страту сльедчага шапкі й яго-ж портфэлю, туга набітага важнымі справамі. Але й то тады, калі глядзець на справу павярхойна. Калі-ж мы прыгледзімся бліжэй да справы, мы ўбачым поўнае апраўданье Буланаму.

Ставім пытаныне: ші мог Буланы бачыць, што ў Каваленкі зваліўся портфэль і шапка? Зразумела, ня мог, бо ён, як гаварылася, ішоў наперадзе. Нават дапусьцім, што Буланы выпадкова бачыў, як зваліўся портфэль, дык адкуль ён мог ведаць, што там важныя справы, а не падштанікі. На сваім вяку Буланы перавазіў шмат портфэляў, і ён бачыў, што не ва ўсякага начальніка таўшчыння портфэлю адпавядае яго зъместу. Вось што трэба прыняць пад увагу.

Ці можна пасыля гэтага хоць намякакі на віну Буланага?

Мы яшчэ не адзначылі тэй заслугі Буланага, што ён усё-ж ткі сам прыйшоў у Рык. А т. Каваленка? Выбачайце. Тоё, што ляжала на каламажы бяз шапкі, портфэлю й бяз голасу, нельга было назваць народным съледчым.

Вось чаму я съмела кажу, што Буланы не вінаваты.

Вось чаму закіды съледчага Каваленкі супраць Буланага я лічу нічым іншым, як дэмагогіяй. І я пэвен, што калі дзе-небудзь можа й знайдзеша які-небудзь суд, што будзе разьбірань справу съледчага з Буланым (у жышці ўсякі бывае случай), калі ён прыме пад увагу мае довады, то, клянуся ўсімі артыкуламі Крымінальнага Кодэксу, Буланага гэты суд апраўдае.